

Спецыяльнасць 6-05-0321-02 Інфармацыя і камунікацыя / Speciality 6-05-0321-02 Information and communication

Вучэбная дысцыпліна «Беларуская мова (прафесійная лексіка)» /

Academic discipline «Belarusian language (professional vocabulary)»

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p>Кароткі змест вучэбнай дысцыпліны, модуля / Brief summary</p>                           | <p>Дысцыпліна «Беларуская мова (прафесійная лексіка)» арыентавана на ўдасканаленне ўменняў і навыкаў валодання лексічнай базай беларускай літаратурнай мовы, спецыяльнай лексікай, асаблівасцямі словаўтварэння журналісцкай тэрміналогіі, на засваенне тэарэтычнай базы, неабходнай для самастойнай вытворчасці разнажанравых публіцыстычных тэкстаў.</p> | <p>The discipline «Belarusian language (professional vocabulary)» is focused on improving the skills and knowledge of the lexical base of the Russian literary language, special vocabulary, features of the word formation of journalistic terminology, on mastering the theoretical base necessary for the independent production of multi-genre journalistic texts.</p>   |
| <p>Фарміруемыя кампетэнцыі / The formed competences</p>                                    | <p>Выкарыстоўваць асноўныя паняцці і тэрміны спецыяльнай лексікі беларускай мовы ў прафесійнай дзейнасці.</p>  | <p>To use the basic concepts and terms of the special vocabulary of the Belarusian language in professional activities.</p>  |
| <p>Вынікі навучання (ведаць, умець, валодаць) / Learning outcomes (know, can, be able)</p> | <p>У выніку вывучэння дысцыпліны студэнт павінен <b>ведаць:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ролю мовы і маўлення ў працэсе сацыяльных адносін;</li> <li>– месца і ролю беларускай мовы ў славянскай і еўрапейскай супольнасці народаў і моў;</li> <li>– асаблівасці словаўтварэння беларускай навуковай тэрміналогіі;</li> </ul>          | <p>As a result of studying the discipline, the student should <b>know:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– the role of language and speech in the process of social relations;</li> <li>– the place and role of the Belarusian language in the Slavic and European Community of Peoples and Languages;</li> <li>– asablivac features of the word formation of the Belarusian scientific terminology;</li> </ul> |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <p>– неабходную прафесійную лексіку для камунікацыі і тэкстатворчасці;</p> <p>– тэрміналагічныя, перакладныя і галіновыя слоўнікі па неабходных для прафесійнай дзейнасці галінах;</p> <p><b>умець:</b></p> <p>– карыстацца на дастатковым узроўні вуснай і пісьмовай формамі сучаснай беларускай літаратурнай мовы;</p> <p>– выкарыстоўваць у прафесійнай дзейнасці неабходную журналісцкую тэрміналогію;</p> <p>– выяўляць і тлумачыць інтэрферэнтныя з’явы ва ўмовах беларуска-рускага двухмоўя;</p> <p>– ствараць на беларускай мове прафесійна-арыентаваныя тэксты, а таксама весці службовую дакументацыю, рыхтаваць навуковыя і публічныя выступленні і г. д.</p> <p><b>валодаць:</b></p> <p>– навыкамі свабоднага валодання прафесійнай лексікай у камунікацыі і пры стварэнні публіцыстычных тэкстаў;</p> <p>– метадамі і прыёмамі аналізу неабходнай для прафесійнай дзейнасці літаратуры з пункту гледжання беларуска-рускага білінгвізму;</p> | <p>– the necessary necessary professional vocabulary for communication and text - making;</p> <p>– termina terminological, translation and industry dictionaries on the branches necessary for professional activity;</p> <p><b>be able to:</b></p> <p>– to use at a sufficient level the oral and written forms of the modern Russian language;</p> <p>– to use the necessary journalistic terminology in their professional activities;</p> <p>– to identify and explain interference phenomena in the context of Belarusian-Russian bilingualism;</p> <p>– to create professionally oriented texts in the Belarusian language, as well as to maintain official documentation, prepare scientific and public speeches, etc.</p> <p>– skills of fluency in professional vocabulary in communication and in the creation of journalistic texts;</p> <p>– methods and techniques;</p> <p><b>have skills in:</b></p> <p>– skills of fluency in professional vocabulary in communication and in the creation of journalistic texts;</p> <p>– methods and techniques of analyzing literature necessary for professional activity from the point of view of Belarusian-Russian bilingualism;</p> |
|--|---|---|

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <p>– методыкай адэкватнага беларуска-рускага і руска-беларускага перакладу неабходных для прафесійнай дзейнасці тэкстаў;</p> <p>– лексічнымі, фразеалагічнымі і словаўтваральнымі нормамаі і варыянтамі беларускай літаратурнай мовы.</p> | <p>– Russian and Belarusian translation methods of texts necessary for professional activity;</p> <p>– lexical, phraseological and word-formation norms and variants of the Russian literary language.</p> |
| Семестр вывучэння вучэбнай дысцыпліны, модуля / Semester of study  | 1   | 1  |
| Прэрэквізіты / Prerequisites   | –   | –  |
| Працаёмкасць ў заліковых адзінках (крэдытах) / Credit units  | 3   | 3  |
| Колькасць аўдыторных гадзін і гадзін самастойнай работы / Academic hour of students' class work, hours of self-directed learning | 34 / 20   | 34 / 20  |
| Патрабаванні і формы бягучай і прамежкавай атэстацыі / Requirements and forms of current and interim certification               | рэферат, тэст, дыктант / залік  | abstract, test, dictation / credit   |